

Год малой радзімы аб'яўлены ў Беларусі яшчэ на 2019-2020 гады

У Беларусі 2018-2020 гады пройдуць пад знакам Года малой радзімы. Адпаведны ўказ №247 Падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дакумент прыняты ў мэтах стымулявання сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёнаў, фарміравання актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў насельніцтва, захавання гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны.




Савету Міністраў даручана сумесна з аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкам распрацаваць і зацвердзіць рэспубліканскую праграму мерапрыемстваў па дадзенай тэматыцы да 2020 года, а таксама забяспечыць каардынацыю дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых арганізацый па выкананні названай праграмы. Як паведамлялася БЕЛТА, аб магчымасці пашырэння часовых рамак правядзення Года малой радзімы Аляксандр Лукашэнка заявіў у красавіку на рэспубліканскім суботніку.



- Гэта была мая ідэя абвясціць Год малой радзімы. Шмат было здагадак. Думаў, трэба ўсё-ткі гэтую тэму падняць. Гэта нават не год малой радзімы, а трохгодка, таму што за год мы наўрад ці нешта там пабудуем, створым. Аразу людзей не павернеш. Яны спачатку

павінны прывыкнуць, усвядоміць, намеціць сабе нейкія планы, а дзесьці камусьці трэба і грошы зарабіць, каб у сваю малую радзіму ўкласціся, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - І тады я прапанаваў, давайце мы абвесцім гэты год Годам малой радзімы і падумаем аб падаўжэнні. Таму гэта толькі старт.



Мерапрыемствы да Году малой радзімы

“О той земле, где ты родился”, віртуальнае падарожжа	Карэліцкая РБ	1кв.
“Тут кожную сцэжку я ведаю”, вечар успамінаў	Цырынская СБ	1кв.
“Край светлых мрояў”, слайд-прэзентацыя	Варанчанская СБ	1кв.
“Ад гісторыі вобласці да гісторыі раёна”, WEB-падарожжа па Карэліцкаму краю	Карэліцкая ДБ	1кв.
“Памятныя мясціны на карце малой радзімы”, завочная экскурсія	Мірская ГПБ	2кв.
“Мая малая радзіма”, гадзіна ўспамінаў	Красненская СБ	2кв.
“Пра родны край з любоўю”, літаратурны агляд	Райцаўская СБ	2кв.
“Карэліччына ў легендах і традыцыях”, краязнаўчы вернісаж	Карэліцкая ДБ	2кв.
“Край, у якім ты жывеш...”, выстава фотаздымкаў Мірскага замка	Мірская ГПБ	2кв.
“У горадзе маім - мой лёс”, рэтра- падарожжа	Карэліцкая РБ	2кв.
“Тут я нарадзіўся, тут я жыву”, конкурс малюнкаў	Малюшыцкая СБ	3кв.
“Куточак родны, дарагі, адзіны...”, выстава-вандроўка	Баранавіцкая СБ	3кв.
“Вершы пра Радзіму”, літаратурная акцыя	Карэліцкая РБ	3кв.
“Край свой родны абыду, скарбы розныя знайду”, вандроўка па роднаму краю	Райцаўская СБ	4кв.
“Где родились - там пригодились”, вечар- сустрэча з ветэранамі працы	Цырынская СБ	4кв.
“Родны кут - зямля мая...”, краязнаўчая прэзентацыя	Мірская ГПБ	4кв.
“З кагорты лепшых”, тэматычная вечарына (да 80-годдзя п-з “Карэлічы”)	Палужская СБ	4кв.
“Іх імёны ў гісторыі края”, інфармацыйна-пазнавальная праграма	Карэліцкая РБ	4кв.
“О родном крае с любовью”, выстава- дасье	Аюцавіцкая СБ	4кв.

